

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 123 (6400) | 1 чэрвеня 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

## НОВЫЯ НАРКАМАТЫ

Пасля завяршэння бюджэту нашай сацыялістычнай дзяржавы на 1939 год, бюджэту, адлюстроўваючага веліч і магутнасць краіны Савецкай, трэцяя Сесія Вярхоўнага Савета СССР прыняла 29 мая яшчэ два важнейшыя законы: аб утварэнні агульнасаюзага Народнага Камісарыята па будаўніцтву і ўтварэнні ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў Аўтамабільнага Транспарта. Гэтыя законы, з адпаведнаю зацверджаннем народнымі выбарніцтвамі, будуць мець велізарнае значэнне, яны паслужаць магутнай зброяй у справе выканання гістарычнага завдання XVIII з'езда ВП(б) і ўказанню выліка Сталіна. Гэтыя законы ўзбройваюць народы нашай краіны ў іх самадзейнай барацьбе за ажыццяўленне трэцяй сталінскай пяцігодкі.

У сваім накіраванні аб утварэнні Народнага Камісарыята па будаўніцтву намеснік Старшыні СНК Саюза ССР А. І. Міхайлаў асвятляў найважнейшыя тэрытарыяльныя будаўнічыя інтэрасы ў перадавую галіну народнай гаспадаркі. Закон, прыняты Сесіяй, мае на ўвазе імяна гэтаму мету і гэтаму задачу.

У трэцяй пяцігодцы нам неабходна ажыццявіць грандыёзную будаўнічую праграму. Калі ў першай пяцігодцы на капітальнае будаўніцтва было адрасавана 51 млрд. руб., а ў другой — 114,7 млрд. руб. трэцяй пяцігодцы аб'ём капітальных работ перавышае нават гэтыя ўзнашэныя пачыны: ён выражаецца ў суме 192 млрд. руб. Нам праба будаваць сотні і тысячы новых прадпрыемстваў, мільёны кубаметраў новай жыллой плошчы. Будаванне хутка, тама, высокамаста — для гэтага трэба перавярнуць будаўнічую прамысловасць у перадавую галіну гаспадаркі. Такава задача, якая стаіць перад новымі наркаматамі.

Новаўтварены наркамат будзе агульнасаюзным. Ён будзе займацца толькі фабрыка-заводскім будаўніцтвам і звязаным з ім жыллавым і вулгарна-бытвым будаўніцтвам. Работу сваю ён будзе праводзіць па падрыхаваных пачатках. У рэспубліках, краях і абласцях (дзе гэта асабліва неабходна) наркамат будзе арганізоўваць тэрытарыяльныя будаўнічыя трысты і канторы. У гэтыя пачыны самымі сур'ёзным чынам сааццяцца на ўсёй нашай будаўнічай справе.

XVIII з'езд ВП(б) падкрэсліў далейшыя задачы ў галіне прамысловага ўдому нацыянальных саюзных рэспублік. З года ў год рэсце аб'ём капітальных укладанняў у прамысловасць БССР. Знамя будаўнічага праграма павінна быць ачытнёўлена ў рэспубліцы ў сёмым годзе. Між тым, агульнавядома, якія быліны не дахочы бось у рабоце нашых будаўнічых арганізацый. Вынікі прадукцтва ў будаўнічай справе ліквідуюцца вельмі марудна. Праграма 1938 года была значна неадвыканана. Першы квартал 1939 года не прывёў рэзкага паліпшэння. На нашых рэальных даных замест 33 мільянаў, асцягаваных на новае будаўніцтва, асвоена толькі каля 20 мільянаў. У вяршыцы і маё шэсць некаторыя зрух, асабліва на прамысловому будаўніцтву, але ён яшчэ недастатковы.

На будоўлях яшчэ няма большэвіцкага парадку. Бось пачалі прыкладваць. У гэтым годзе года ў Мінску павінны быць закончаны будаўніцтва прах супах прасавання пачыны з гадарой прадукцывнасцю звыш 15 мільянаў пачыні. Часу астаеся ў аб'ёме, а будаўнічыя работы там асцягаваныя з-за таго, што не забеспечылі развоў маратных работ. Аб таім факце. У гэтым годзе на будаўніцтва кінофабрыкі ў Мінску асцягавана да двух мільянаў рублёў. Між тым, Беларусбудтрест, які адкавае за готу будоўлю, да асцягавання готых працый ашчэ не прыступіў. Праект будаўніцтва няма і работы ў гэтым годзе па сутнасці яшчэ не разгарнуліся.

Закон аб утварэнні новага саюзага

Наркамата па будаўніцтву абавязвае ўсіх будаўнікоў па-большэвіцку ўзяцца за пачыны будаўнічай справы на ўроўневы задачы трэцяй сталінскай пяцігодкі. Галоўнае ўвага павінна быць зворнуцца на ўдзяржэнне скарэсных метадаў, павышэнне прадукцывнасці працы, лепшае асцягаванне механізмаў, удзям сталінізму да руху на будоўлях. Трэба рашуча пачынаць з безгаспадарчасці на будоўлях, змагацца са стрэтамі, за сур'ёзным гаспадарчым разамі і кантроль рублём.

Валікі эканамічны эффект павінна даць нам стварэнне, згодна рашэння Сесіі, рэспубліканскага Наркамата Аўтамабільнага Транспарта. Кожны грамадзянін нашай радзімы з горадско наміжале карыну кавацца быстраму росту налага аўтамабільнага транспарта.

За годы двух сталінскіх пяцігодкаў у нашай краіне занова створана магутная аўтамабільная прамысловасць. 570 тысяч аўтамашын налічвалася ў нас ужо ў другой пяцігодцы. К калічу трэцяй пяцігодкі колькасць іх будзе павяраена і даражна да 1.700 тысяч. Штогэдня мы знімем з канвееў аўтазаводаў звыш 700 гатовых машын. Арганізаваць правільную эксплуатацыю ўсёў ўрастанючага аўтамабільнага парка краіны — задача велізарнага народнага гаспадарчага і абароннага значэння.

XVIII з'езд ВП(б) паставіў перад кірэўніцтвамі аўтамабільнага транспарта новыя вылікі задачы.

У паспяховым выкананні гэтых задач велізарную ролю павінны адыграць новаўтвареныя рэспубліканскія Наркаматы Аўтамабільнага Транспарта.

Наколькі жыццёва наспела неабходнасць стварэння гэтых наркаматаў? Паказвае нам штодзённая практыка работ і ажыццяўлення аўтамабільнага транспарта ў рэспубліках. Аўтамабільная гаспадарка БССР расце літаральна з кожным месяцам. Яна і ва ўсёй краіне, аўтамабільны парк ва ўсе куткі рэспублікі. Але ні для каго не сакрат, што эксплуатацыя грузавых і пасажырскіх машын і ў гаспадарчых арганізацыях, і ў арганізацыях, вельмі шпарым агульнага карыстання, прымушае жадаць мнота лепшага. Больш таго, ёсць мнота прыкладаў варварскіх адносін да аўтамабільнага гаспадарства.

У асабліва пачым становішчы аказваюцца транспарт агульнага карыстання. Да статкова скарэп, напрыклад, што з налічанага парка Менскага аблкомунтранса ў рабочым стане знаходзіцца ў Мінску аўтобусаў 40 проц., такіх — 10 проц., грузавікоў — 11 проц.; у Варысаве — аўтобусаў і грузавікоў — 25 проц.; у Слуцку — аўтобусаў 50 проц. і т. д.

Няправільная арганізацыя эксплуатацыі, пералап гаручага, халастыя прабы, асцягаванне своечасовага прафілактычнага рамонту прыводзіць да велізарных страт.

У гэты год у значнай меры з'яўляюцца рэзультатам таго, што старыя арганізацыйныя формы кіравання аўтамабільнага гаспадарства зжылі сібе і сцілі на сутнасці тормазам у не развіцці. Наркамат Аўтамабільнага Транспарта, які ў апазіцыі з рашэннямі Сесіі будзе ў будоўлях ліні створан, павінны будзе скарэптраваць сваю ўвагу ў першую чаргу на арганізацыю найбольш эфектыўнага скарэптрывання аўтапарка, арганізацыю прафілактычнага рамонту, падрыхтоўку кадраў, ліквідацию безгаспадарчасці, лепшае абслугоўванне прамысловага, сельскагаспадарча і насельніцтва.

Стварэнне новых наркаматаў дае нам у рукі ключ для лепшага і найбольш паспяховага выканання гістарычных завданняў XVIII з'езда партыі ў такіх важных галінах, як новае будаўніцтва і аўтамабільнага гаспадарства. Рашэнні Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Савета СССР забяспечыць далейным рост магутнасці нашай любімай радзімы.

## АБ ХОДЗЕ СЯЎБЫ КАРМАВЫХ КУЛЬТУР ПА ЧАВУСКАМУ І ЛЁЗНЯНСКАМУ РАЁНАХ

### Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Совет Народных Камісараў БССР азначае, што ў рэзультате грубай недаацэнкі сяўбы кармавых культур з боку старшыні Чавускага райвыканкома тав. Марозава, Лёзненскага райвыканкома тав. Дронава і аса. райа гэтых раёнаў тт. Галаўнёва і Матвіевіча — сяўба гэтых культур па ўказаных раёнах, не гледзячы на наяўнасць насення кармавых культур у гандлёвых арганізацыях, паставіла па пагэроў арыму на лічын на 25 мая Чавускі раён пасеву сіласных і кармавых траў 12,3 проц., алгагаловых траў — 21 проц., пасеву каншыны — 76 проц., Лёзненскі раён пасеву сіласных і кармавых траў 17,6 проц., алгагаловых траў — 78 проц., каншыны — 89,7 проц.

Кіраўнікі гэтых раёнаў не зрабілі для сёбе ўрокаў з праўмоўнай вясны, калі ў калгасах ачухаўся нехалат грубых кармоў і калгасы прымушаны былі за трытваць вылікі сродкі на пахуку іх. Лічын неспрыямым падобнае становішча з сяўбы кармавых культур, Совет Народных Камісараў БССР паставіла:

1. Указваць старшыні Лёзненскага райвыканкома тав. Дронаву на грубую недаацэнку з яго боку пытанню кармавабес-

пачэння жыўёл калгасаў да вікоўні 1939—40 гг.

2. Заг. Лёзненскага райа тав. Матвіевічу за непрыяцце мер па рэалізацыі насення кармавых культур і невыкананне плана сяўбы гэтых культур абвясціць вымову.
3. Заг. чавускага райа тав. Галаўнёву паставіць на ві.
4. Папярэдзіць тт. Дронава, Матвіевіча і Галаўнёва, што калі яны да 5 чэрвеня не закончаць сяўбу кармавых культур і луганасібічных траў, Соўнарком прыме да іх больш строгія меры спаганяння.
5. Абавязваць усіх старшыні райвыканкомаў і аса. райа да 5 чэрвеня безагварачна закончыць рэалізацыю ўсёга насення кармавых культур і луганасібічных траў і сяўбу гэтых культур.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР

К. КІСЯЛЕУ.

Кіраўнікі справам Савета Народных Камісараў БССР.

Ф. МАКЕЕННА.

31 мая 1939 года.  
г. Менск.

# Трэцяя Сесія Вярхоўнага Савета СССР 1-га склікання

## ДЗЁННІК ПАСЯДЖЭННЯ СЕСІІ 29 МАЯ 1939 ГОДА

Вечарам 29 мая адбылося другое сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

За сталом прэзідыума — Старшыня Савета Саюза дэпутат Андрэў А. А., Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернік Н. М., намеснік старшыні Савета Саюза дэпутат Лысенка Т. Д., намеснік старшыні Савета Нацыянальнасцей дэпутат Асланава Ч.

У ложах — кіраўнікі партыі і ўрада, члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, народныя камісары.

Старшыняўчыні дэпутат Швернік Н. М. аб'явіў другое сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей адкрытым. Слова для даклада па другому пытанню парадку дня Сесіі — аб утварэнні агульнасаюзага Народнага Камісарыята па будаўніцтву — прадастаўляе намеснік старшыні Соўнаркома СССР тав. Міхайла А. І.

Дэпутаты і прысутныя ў зале госяў сустракаюць пачыненне таварыша Міхайла на трыбуне прыятымі алдасміентамі.

У сваім даказе, багатым яркімі, пераважлівымі прыкладамі і шчырамі тав. Міхайла пабрэава і ўсебакова абгрунтаваў неабходнасць ўтварэння агульнасаюзага Народнага Камісарыята па будаўніцтву. Працяглымі алдасміентамі адказаў дэпутаты на заклік тав. Міхайла ў найкаралейшым тэрміне ператварыць будаўнічую інтэлекту ў перадавую галіну нашай прамысловасці.

Па дакладу тав. Міхайла А. І. адераваўся спрэчы. Першае слова атрымаў дэпутат Івановіч Г. І.

Дэпутат Івановіч аказаў, што стварэнне агульнасаюзага Народнага Камісарыята па будаўніцтву мае важнейшае значэнне для развіцця сацыялістычнай прамысловасці. Прамысловае будаўніцтва ў трэцяй сталінскай пяцігодцы атрымае яшчэ больш грандыёзны размах. Гэта поўнаасцяг азначае ўказаным правадарам народу таварыша Сталіна аб тым, каб у бліжэйшыя 10—15 год дагнаць і перавыць у эканамічных адносках перадавыя капіталістычныя краіны.

Поўнаасцяг пачынаюць готу прапанову выступіўчыні затым дэпутат Седзь В. Я. Ён гаворыць аб існуючай вара арганізацыйнай раздробленасці справы прамысловага будаўніцтва аб вылікім размысленні будаўнічых матэрыялаў, грашовых сродкаў і кадраў.

Далейшы саматужнасць у галіне прамысловага будаўніцтва зустім неадпаведна, — гаворыць дэпутат Седзь.

Утварэнне новага наркамата дазволіць нам усмерна развіць будаўнічую інтэлекту, стварыць і замацаваць паспяховыя кадры рабочых, інжынераў, тэхнікаў, стварыць добрыя праекты і канструкцыі, умацаваць гаспадарчы разам, лепш скарэптрываць будаўнічы механізмы. Новы наркамат, несумнянна, зможа паскарэптрываць арганізацыю паспяховых працый і ствараць вытворчасці гатовых жэралей разам і ўдзяржэнне сталінізму метады працы і метады скарэптрывання будаўніцтва.

На трыбуне — Народны Камісар Прамысловасці Вулдычых Матэрыялаў СССР тав. Соцын І. А.

— З года ў год, з пяцігодкі ў пяцігодку ў нашай краіне растуць запарты на капітальнае будаўніцтва, — гаворыць тав. Соцын. У БССР наладжана вытворчасць усіх відаў будаўнічых механізмаў — эскапаляраў, кранаў, электраліфтаў, электраінструментаў і інш. Аднак, з скарэптрываннем механізмаў каваць на буйных будоўлях справа абстаіць яшчэ дрэнна.

Створэнне спецыяльнага будаўнічага наркамата, працуючага выключна на падрыхаваных пачатках, маючага тэрытарыяльныя будаўнічыя трысты, машына-пракатныя базы, — накіравана канец асцягкам саматужнасці. Створэнне такога наркамата і ўпарадкаванне вытворчасці будматэрыялаў каранным чынам палепшыць работу будаўнічых арганізацый.

Выступіўчыні затым дэпутат Бутына Г. П. цалкам падтрымавае ўнесены Соўнаркомом СССР праект закона. Неабходна стварыць агульнасаюзны наркамат па будаўніцтву, — гаворыць ён, — а ў рэспубліках, краях і абласцях (дзе гэта асабліва неабходна) арганізаваць тэрытарыяльныя будаўнічыя трысты і канторы. Гэта даць магчымасць укрэпіць надзейныя рэзервы, скарэптрываць іх для выканання задач прамысловага будаўніцтва ў трэцяй сталінскай пяцігодцы.

Арганізацыя агульнасаюзага наркамата па будаўніцтву, — заўвага дэпутат Емцоў В. Я., — дазволіць скарэптрываць кіраўніцтва будоўлямі, быстрой і больш рашуча ўдзяржэнне перадавую будаўнічую тэхніку, шырокі разгорнаць асцягаваную рух сярэд будаўнікоў. Гэце мэрарыства абвясціць таварыша абмён вопытам паміж асобнымі будоўлямі, уварэптрываць прэвентыва-каштрываю справу, дазволіць стварыць пачынальны кадры будаўнікоў, шырокі прымяняць скарэптрываць метады будаўніцтва.

Пасля выступлення дэпутата Емцова спрэчы па другому пытанню парадку дня Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Савета СССР прынятыя. Старшыняўчыні — дэпутат Швернік паказвае, што дакладчык тав. Міхайла ад заключнага слова адмовіўся.

Па прапанове дэпутата Якубава М. Т., Палаты раздзялілі галасаваннем у парадку настайнага чытання аднагалосна зацвердзілі «Закон аб утварэнні агульнасаюзага Народнага Камісарыята па будаўніцтву».

Слова для даклада па трэцім пытанню парадку дня Сесіі — аб утварэнні ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта прадастаўляе намеснік старшыні Соўнаркома СССР тав. Буланінін Н. А., цалкам сустракаючы Сесію.

Адгаворваюцца спрэчы па дакладу тав. Буланініна Н. А.

Першым выступіла дэпутат Смердоў Н. А. Ён прыводзіць прыклады характэрнага зруху аўтамабільнага ў Аўтамабільнага краі. У мінулым Аўтамабільнага краі не меў машын, цяпер мы маем іх больш 10 тысяч. Дэпутат Смердоў азначае, што ў выніку неарганізаванасці аўтамабільнага гаспадарства, машыны скарэптрываюцца неараніянальна. Не гледзячы на дастатковую колькасць машын, з-за дрэннага скарэптрывання аўтамабільнага ў 1938 годзе запытана вывазка хлеба з глыбінных пунктаў. У 1939 годзе ў Аўтамабільнага краі працяглі вывезці на прыстаніныя і вольныя пункты да 100 міль. пудоў толькі аднаго зрна. У гэтых пераважках велізарную ролю адыграў аўтамабіль.

Слова атрымаў дэпутат Андрэў З. А. Яна азначае, што неабходнасць арганізацыі ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта ачухавана на кожным кроку. У Чувашскай АССР вараз ёсць 2.200 аўтамашын. Многія калгасы маюць па 2—3 аўтамабілі. Паўднёне ў рэспубліцы аўтамашын зрабіла рэвалюцыю ў дарожнай гаспадарцы.



Трэцяя Сесія Вярхоўнага Савета СССР. НА ФІЛІМКУ: група дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР (злева направа) — Герой Сацыяльнага Саюза Н. П. Буланінін, В. С. Халыгуцкі, І. І. Бонін і заады І. Н. Гусевы выказваць сваё падтрыманне. Фото Д. Чарнова (Фотарэдакцыя ТАСС).

Выступіла дэпутат Мельніцкая Р. Е. Па прыкладзе Смаленскай вобласці дэпутат Мельніцкая паказвае якіхліны рост аўтамабільнага парка ў нашай краіне. Лічэ ў 1933 годзе ў вобласці налічвалася ўсяго 263 аўтамашын, а ў 1939 годзе іх ёсць ужо 7.139. Такім чынам, аўтамабільны парк вобласці вырас за гэты час больш чым у 27 раз.

Між тым, да гэтага часу нічога па-сапраўднаму не кіраваў аўтамабільным транспартам. Асцягаванне кіраўніцтва прымае і таку, што ў мінулым годзе ў Смаленскай вобласці 32 проц. аўтамашын праязджа з-за недахопу шофераў. Стварэнне ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта павінны асабліва ўвагу ўдзяліць падрыхтоўцы кваліфікаваных вадзіцеляў, будаўніцтву новых пасейных дарог стварэнню аўтамагасцін і гаражоў.

Затым выступіла дэпутат Грышын Г. Е., які таварыша пачынае прапанову Савета Народных Камісараў СССР аб утварэнні ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта. Прыводзіць прыклады з даклада тав. Молатава на XVIII з'ездзе ВП(б), паказваючы, што ў трэцяй пяцігодцы гурэабарт павінны атрысаць на 52 проц. дэпутат Грышын падкрэслівае неабходнасць максімальна разгустыць чыгуначны транспарт за лік хутчэйшага развіцця аўтамабільнага транспарта. Утварэнне рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта ў саюзных рэспубліках, безумоўна, дапаможа пачынаць вырашыць гэту важнейшую задачу.

Дэпутат Паўлаў Д. Г. — Герой Сацыяльнага Саюза — пачаў пачынаючы ўнесены Соўнаркомом СССР на зацверджанне Сесіі праект закона аб утварэнні ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта.

— Рост аўтамабільнага транспарта ў нашай краіне велізарны. Гэтым ростам мы абавязаны нашай партыі, нашаму ўраду, асабліва таварышу Сталіну. (Апладысменты.)

Па агульнай алдасміентам дэпутат Паўлаў заўвага:

Стварэнне наркаматаў аўтамабільнага транспарта ў саюзных рэспубліках будзе сустрача з вылікім адбараненым усім Саюзам, уады Чувашскай Арыліі.

Спрэчы спыняюцца. Па прапанове дэпутата Мусінага В. С. зачытваецца па стаціях і галасуюцца раздзяленна па Палатах «Закон аб утварэнні ў саюзных рэспубліках рэспубліканскіх Народных Камісарыятаў аўтамабільнага транспарта», Раздзялілі галасаваннем закон уварэптрываць абодва Палаты алдасміента.

Старшыняўчыні дэпутат Швернік Н. М. паведаміў Сесію, што на імя Старшыні Савета Саюза дэпутата Андрэва А. А. і Старшыні Савета Нацыянальнасцей дэпутата Шверніка Н. М. паставіла ад групы дэпутатаў заява, у якой гаворыцца: «Увосім прапанову заслужыць па сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей паведамленне Народнага Камісарыята Замежных Спраў аб знешняй палітыцы СССР». Гэту заяву пачынаў і дэпутат Тімашэнка С. Б., Гуліеў Т. І., Палан М. П., Шугіна П. Н., Галабобілава Е. А., Сметанін Н. С. і Наталевіч Н. Я.

Старшыняўчыні дазваляць да ведаць Сесію, што ён і Старшыня Савета Саюза дэпутат Андрэў паведамілі аб гэтай заяве Старшыні Савета Народных Камісараў СССР таварыша Молатава В. М. Тав. Молатаў адказаў, што ён гатую зрабіць паведамленне Народнага Камісарыята Замежных Спраў аб знешняй палітыцы СССР, калі дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР лічын гэта неабходна.

Прапанова групы дэпутатаў стаіцца на галасаванне.

Адгаворваюцца прамаца пастанова — дапоўніць парадак дня Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Савета СССР паведамленнем Народнага Камісарыята Замежных Спраў аб знешняй палітыцы СССР, заслужыўшы яго па сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Па гэтым другое сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей зачытваецца. Наступнае сумеснае пасяджэнне абодух Палат абвясціцца 31 мая ў 6 гадзін вечара. (ТАСС.)

## Дзённік пасяджэння Сесіі 31 мая 1939 года

Вечарам 31 мая, у Вілікім Крамлёўскім палацы адбылося заключнае сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей. Пачыненне ва ўрадавых ложах таварышаў: Сталіна, Молатава, Калініна, Варашчыкіна, Дылава, І. М. Кагановіча, Міхайла, Кручынча, Берыя, Маленкова, членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Народных Камісараў дэпутаты і госяі сустракаюць гарачай аапыты.

У дыпламатычных ложах — прадастаўнікі дыпламатычнага корпусу.

За сталом прэзідыума: Старшыня Савета Саюза дэпутат Андрэў, Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернік, намеснік Старшыні Савета Саюза дэпутат Лысенка і намеснік Старшыні Савета Нацыянальнасцей дэпутат Асланава. Старшыняўчыні — Старшыня Савета Саюза дэпутат Андрэў.

За дакладам па чацвёртаму пункту парадку дня Сесіі: «Зацверджанне ўказаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перыяд паміж Другой і Трэцяй Сесіямі і падлягаючых зацверджанню Вярхоўнага Савета СССР» выступіў Сакратар

Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР дэпутат А. Горкін.

Па дакладу тав. Горкіна Сесія аднагалосна зацвердзіла ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб утварэнні новых краёў і абласцей у складзе РСФСР і УССР, а таксама ўказ аб утварэнні новых агульнасаюзных і саюза-рэспубліканскіх народных камісарыятаў і зацвердзіла закон аб змяненні алдасміентаў артыкулаў Канстытуцыі СССР. Складам затым Сесія аднагалосна зацвердзіла выданыя Прэзідыумам Вярхоўнага Савета ўказы аб наазначэнні новых народных камісараў СССР.

Сесія аднагалосна зацвердзіла ўказы Прэзідыума Вярхоўнага Савета аб наазначэнні тав. Землячкі Р. С. Старшыні Нацыянальнасцей кантроля і намеснікам Старшыні Соўнаркома Саюза ССР, а таксама аб наазначэнні тав. Вышынскага А. Я. намеснікам Старшыні Соўнаркома Саюза ССР.

Сесія зацвердзіла ўнесены на яе разгляд Саветам Старшыні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей прапанову аб аслабаванні тав. Вышынскага ў сувязі з

яго наазначэннем намеснікам Старшыні Соўнаркома ад абавязкаў пракурора СССР і аб наазначэнні пракурорам СССР тав. Панкратова М. І.

Па прапанове Савета Старшыні Вярхоўнага Савета прымае прапанову аб аслабаванні тав. Берыя І. П. у сувязі з яго наазначэннем Народным Камісарам Унутраных Спраў і ўваходжаннем у склад урада СССР ад абавязкаў члена Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, аб аслабаванні ад абавязкаў намесніка Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тт. Халыгуца І. С. (у сувязі з яго выбараннем Старшыняй Праўдзіцыяна Цэнтраазаа СССР), Петровскага Г. І. (у сувязі з яго пераходжаннем на работу па-за Украінскай ССР) і Умравава Н. (у сувязі з яго пераходжаннем на работу па-за Казахскай ССР).

Намеснікам Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР алдасміента выбравіць Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР тав. Балаў А. Е. Старшыня Соўнаркома УССР т. Каротчанка Д. С. і Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета Казахскай ССР тав. Казаншаў А.

Вярхоўны Совет Саюза ССР аднагалосна паставіла ўказ зацвердзіць указ Прэзідыума

Вярхоўнага Савета СССР аб тэрыялах асапраднай службы ў Рабоча-Сялянскай Ваенна-Марскай Філоце.

У 19 гадзін 05 мінут слова для паведамлення аб знешняй палітыцы Саюза ССР прадастаўляе Старшыня Соўнаркома СССР і Народнага Камісару Замежных Спраў тав. Молатава В. М. Некалькі мінут прадастаўляе поўная заахалення аваяны ў часе Гавані саветага ўрада і Народнага Камісара Замежных Спраў. У зале раздзяліла волячкі прыятыя вылікаў Сталіну, яго бліжэйшаму сарацітку таварышу Молатаву.

Яркая прамова таварыша Молатава неадгаворачна пераважыла бурны алдасміентамі. Па сканчэнні даклада дэпутаты і госяі пачынаюць Гавані ўрада гарачую таварышу Молатаву.

Тав

# Трєця Сєсія Вярхоўнага Совета СССР 1-га склїкання

## АБ УТВАРЭННІ АГУЛЬНАСАЮЗНАГА НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ПА БУДАЎНІЦТВУ

Даклад намесніка старшыні Совета Народных Камісараў СССР дэпутата А. І. МІКАЯНА

Таварышы дэпутатні Совет Народных Камісараў Саюза ССР усе на разгал Сесі Вярхоўнага Совета СССР праект закона «Аб утварэнні агульнасаюзага Народнага камісарыята па будаўніцтву», кіруючыся тымі меркаван-

нямі, што будаўніцтва фабрык і заводаў мае велізарнае значэнне для нашай краіны ў справе ажыццяўлення залатых — дагнаць і перагнаць галоўныя краіны капіталізма ў эканамічных адносінах.

Жыллёвае будаўніцтва выдупі больш за ўсё мясцовыя саветы. Пры жаданні, яны маглі-б стварыць добрыя спецыялізаваныя жыллёва-будаўнічыя арганізацыі і будаваць не толькі для сабе, але і для наркаматаў па іх заказах і за іх грошы. Мясцовыя саветы павінны мець поўнамоцныя будаўнічыя арганізацыі, якія асабліва жыллёвае будаўніцтва

справу. Зараз атрымавацца так, што кожны наркамат аж да Наркамста, павінен сам будаваць сабе дамы, таму што гораветы не хочунь займацца будаўніцтвам жылля для наркаматаў. Жыллёвае будаўніцтва не трэба перадаваць новаму наркамату, трэба, каб мясцовыя і рэспубліканскія арганізацыі развівалі ў сабе справу будаўніцтва жылля па-сапраўднаму.

Характэрна, што ў другой півгоддзі пабудавана больш, чым у першай півгоддзі, а імяна: у 1932 годзе аб'ём капітальных затрат быў 19,4 мільярда рублёў, а ў 1937 годзе 33,2 мільярда рублёў, г. зн. на 13,8 мільярда рублёў больш, або на 71,1 проц. больш, а колькасць рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў будаўніцтва, г. зн. усе персанал, пры такім росце будаўніцтва не толькі не павялічыўся, а ў колькасцях адносна скараціўся: у 1932 годзе было 3.126 тыс. чалавек, а ў 1937 годзе — 2.348 тыс. чалавек — змяншэнне амаль на 800 тыс. чалавек, г. зн. на 25 проц.

Адной з сур'ёзных умоў для добрай работы наркамата па будаўніцтву з'яўляецца тое, што намі ўжо створан наркамат па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў. Значыць, слабы ўдзел нашай работы арганізацыя ўмацаван.

### I. Стварэнне Наркамата па будаўніцтву неабходна

Шырокі фронт прамысловага будаўніцтва будзе ажыццяўляцца нам не толькі ў першай трэці півгоддзі, згодна запверджанага XVIII з'ездам ВКП(б) п'яцігадовага плана, але і пасля трэці півгоддзі, рад год будаўніцтва фабрык і заводаў будзе прадаўжацца шырокім фронтам, бо задача дагнаць і перагнаць у эканамічных адносінах багатыя краіны капіталізма ажыццявіцца ў 10—15 год.

Таварыш Сталін у сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б), даючы новаторыя наметы тэмпаў прамысловай вытворчасці, сказаў:

«...каб перагнаць ЗША эканамічна, маючы на ўвазе не ўзровень 1938 года, а ўзровень 1929 года, калі ЗША вытварылі ўсяго 18,8 мільяна тон чыгуны, а ўзровень 1929 года, калі ў ЗША быў узровень прамысловай і калі там вытваралася каля 43 мільянаў тон чыгуны, мы павінны дасягнуць штогодна вышэйшага чыгуны да 50—60 мільянаў тон».

Значыць, вырашыць задачу — абганіць эканамічна багатыя краіны капіталістычнай краіны Еўропы і ЗША — значыць нам трэба вытварыць чыгуны штогодна 50—60 мільянаў тон. А вы ведаеце, што ў 1938 годзе мы вытварылі чыгуны каля 15 мільянаў тон, а ў апошні год трэці півгоддзі намечана вытварыць 22 мільянаў тон. Магчыма, пераважна гэта праграму і нават нават пераважна перавышым, але ўсё-такі да 50—60 мільянаў тон трэба айнаваць пачынаючы з першай півгоддзі года. Магчыма, пераважна гэта праграму і нават нават пераважна перавышым, але ўсё-такі да 50—60 мільянаў тон трэба айнаваць пачынаючы з першай півгоддзі года. Магчыма, пераважна гэта праграму і нават нават пераважна перавышым, але ўсё-такі да 50—60 мільянаў тон трэба айнаваць пачынаючы з першай півгоддзі года.

Вось чаму трэба меркаваць, што шырокі аб'ём будаўніцтва ў трэці півгоддзі і на працягу рад год за прадзеянні трэці півгоддзі патрабуе вялікага размаху будаўнічых работ. Вы ведаеце, што ў першай і ў другой півгоддзі ў СССР было пабудавана многа фабрык і заводаў. Трэцяя півгоддзі мае давайце скачок. Вось асноўныя лічбы.

Агульны аб'ём капітальных затрат у трэці півгоддзі вызначан у 192 мільярдаў рублёў (у дзевяціх капітальных п'яцігоддзіх супроць 114,7 мільярдаў рублёў у другой півгоддзі). Капіталаўкладанні ў прамысловасць складалі ў трэці півгоддзі 111,9 мільярдаў рублёў супроць 58,6 мільярдаў рублёў у другой півгоддзі. Амаль увся ўрастанне ўкладанні ў прамысловасць у трэці півгоддзі, прычым у прамысловым будаўніцтве звышлітні (буйныя) аб'екты займаюць сур'ёзнае месца — больш паловіны.

На прыкладзе 1939 года можна бачыць, што па 20 прамысловых наркаматах, а агульны аб'ём капітальных затрат у 16,4 мільярдаў рублёў, на будаўніцтва звышлітнічных аб'ектаў накіравана 11,9 мільярдаў рублёў. Іншыя казачы, амаль 12 мільярдаў рублёў, або амаль 70 проц. капіталаўкладанняў па прамысловых наркаматах, ідзе на звышлітнічнае будаўніцтва.

Такую вялікую праграму будаўніцтва фабрык і заводаў будзе утварэння самастойнага Наркамата па будаўніцтву было-б трудна ажыццявіць.

Цяпер будаўніцтва фабрык і заводаў ажыццяўляецца самімі наркаматамі.

Наркаматы, абшарнаючы задачамі паліпашы работы фабрык і заводаў, аграрна-літні працы, кіраўніцтва тэхналічнымі працэсам, барацьбы з бракам, паліпашы якасці прадукцыі, унараўненне новых метадаў вытворчасці, асаваіна новых тыпаў прадукцыі, айнававае загрузку функцыяналі будаўніцтва, якое само па сабе з'яўляецца асобай галінай работы, патрабуючай асобых ведаў, асобай увагі.

Той факт, што кожны наркамат сам будзе сабе завод і фабрыка, прыбывае да прамернага распаўсюлення будаўнічых індустрый будаўнічых арганізацый.

У сувязі з развіццём наркаматаў — Наркамхіпрама на 6, Наркамата Абароны Прамысловасці — на 4, Наркамхіпрама — на 3, Наркамхіпрама — на 2 і Наркамата — на 3, — гэта распаўсюленне пашло ішч далай, занясучы страты справе будаўніцтва.

Калі наркаматы развіліся, адбылося дайснене развіццё будаўнічых арганізацый, распаўсюленне кіруючых кадраў. Напрыклад, з аднаго Галоўбуда Наркамхіпрама выдзілілася сам Галоўбуда, з Галоўбуда НКПС — тры галоўбуда і апа-

ведна па ўсіх наркаматах. Наркаматы развіліся, трэсты тасма развіліся, разбуліліся, расіпаліся, што прывяло да павелічэння колькасці трэстаў, змяншэння загрузкі кожнага з іх і ў рэшце выйшла да павелічэння ўпраўленчых расходаў і падаражэння кошту будаўніцтва.

Цяперашняе бударганізацыйнае наркаматаў вертыкальнае. Гэта прыводзіць да таго, што ў адным горадзе побач знаходзіцца безліч будаўнічых трэстаў і кантор розных наркаматаў. Пры другой схеме пастрэння будаўнічых арганізацый многія з гэтых трэстаў не мелі-б паставы да іонавання, і будаўнічыя работы для рад наркаматаў выконвалі-б адны і тыя-ж трэсты і канторы. Напрыклад, па даных Камітэта па справах будаўніцтва ў Сяродлоўску ёсць цяпер 15 будаўнічых трэстаў і 11 будаўнічых кантор, частка якіх працуе на становішчы трэстаў. Аб'ём капітальных работ гэтых трэстаў і кантор ніякога больш 450 мільянаў рублёў. Паказаныя трэсты маюць галавы аб'ём работы ў 8—9 мільянаў рублёў.

Зразумела, што велізарныя кадры інжынераў і адміністратараў-будаўнікоў ідуць у капітальных шматлікіх трэстаў.

Несумнянна, у Сяродлоўску 5—6 трэстаў, навука, халіма-б для рацыянальнага і добрага віраўніцтва ўсім будаўніцтвам.

І прыбывае толькі адзін прыклад са Сяродлоўскам, але гэта становіцца ў той ці іншай меры мае месца ўсюды.

Скасаванне ў сувязі з арганізацыйна-агульнасаюзага Наркамата па будаўніцтву мноства будаўнічых арганізацый звышлітнічым нам перакінучы значныя вопытныя кадры з трэстаў і кантор на будаўніцтва і гэтым самым паліпашы справу будаўніцтва.

Былі НКПС, НКМАП і НКЛП разам, да падзелу, мелі 59 будаўнічых трэстаў. Пасля разбуўнення гэтых наркаматаў будаўнічых трэстаў стала 130. Значыць, ішч знілі людзей у будоўляў і пасадзілі ў трэсты. Пры разбуўненні наркаматаў вертыкальнае пастрэнне апарат будаўніцтва ў большасці вымадкаў не апраўдае сабе.

Пры існуючай сістэме работы будаўнічых арганізацый той ці іншы наркамат, які закочвае будоўлю ў даным горадзе або раёне, і калі ў яго няма тут ішча будаўніцтва, усе механізмы і рабочую сілу перацівае ў другі горад або раён. У гэты-ж самы час ішчыя наркаматы, якія пачынаюць будаўніцтва ў гэты мясцовасці, завоўчыцы сабе механізмы і сваю рабочую сілу. Атрыманна пастраўна ішч створэння пераброскі кадраў і механізмаў з таго, што кожны з наркаматаў будзе толькі для сабе.

Між тым было-б рацыянальнае кадры закочваючыся будоўляў аных наркаматаў, як правіла, пакідаць на будоўляў другіх наркаматаў, тым больш, што не ўсе будаўнічы жадаюць кожны раз пераезджаць з горада ў горад і многа з іх па гэтай прычыне мяняюць сваю кваліфікацыю. У рэшце гэтае мы трацім вопытныя кадры будаўнікоў і тэрмомі справу ўтварэння майстраў будаўнічых фабрык. Наркамат па будаўніцтву гэты недахоп ліквідаваў-б, патрабуючы кадры захоўваць-б, павышаючы іх кваліфікацыю, і тым самым ліквідаваў, або звыў да мінімума распаўсюленне кадраў і іх прычупае.

Такім чынам праблема замацавання будаўнічых кадраў, якую не раз падкрэслівалі ЦК ВКП(б) і СНК СССР, будзе рашана ішч б'ястры.

Нарэшце, наркамат па будаўніцтву патрабее не толькі для паліпашы справы будаўніцтва, ён патрабее, і можа быць у большай ступені, для паліпашы работы дзейнічаючых фабрык і заводаў, бо цяпер кіраўнікі наркаматаў, загрузаныя функцыяналі будаўніцтва і жадаючы кучэй будаваць новыя прадпрыемствы, зачасную адцягваюцца ад залатых эксплаатацый.

Вось чаму як для паліпашы справы будаўніцтва, так і для паліпашы эксплаатацый дзейнічаючых прадпрыемстваў прамысловыя наркаматы ад будаўнічых функцый, перадаўшы іх асобаму наркамату, Наркамату па будаўніцтву. Трэба, каб прамысловыя наркаматы сконцэнтравалі ўсю сваю увагу на паліпашы работы прамысловасці — арганізацыя працы, ліквідацыя брака, паліпашы якасці і зніжэнне сабекошту прадукцыі.

З усяго сказанага вынік, што неабходна стварэння Наркамата па будаўніцтву фабрык і заводаў ўпаўнаважана.

### III. Умовы для стварэння Наркамата па будаўніцтву наспелі

Ші наспелі ўмовы для стварэння Наркамата па будаўніцтву? Ші неабходныя ўмовы для яго поўнамоцнага існавання? Так, гэтыя ўмовы ёсць. Іны, гэтыя ўмовы закочваюцца ў тым, што

рублёў, а ў 1939 годзе гэта сума павялічылася да 6.200 мільянаў рублёў г. зн. амаль утрыя ступню 1937 года.

Асабліва вынік, па-першае, што гэта здарыў і правільны метал будаўніцтва і, па-другое, што створаны ўжо сур'ёзны будаўнічы апарат ў наркаматах, маючы вопыт накіравана будаўніцтва. У кожным прамысловым наркамате ішчэ ачыка са сваім апаратам, кадрамі, механізмамі, грошавымі сродкамі і ўсакні фонкамі. На гэтай базе, на базе існуючых будаўнічых арганізацый і саставе прамысловых наркаматаў, можна стварыць такі Наркамат прамысловага будаўніцтва, які быў-б поўнамоцным і моцным.

Возьмем хоп-бы парк механізмаў. Мы цяпер маем парк экскаватараў у 3 тыс. штук, а ў 1932 годзе ў нас было ўсяго 450 экскаватараў. У 1938 годзе наша прамысловасць звылітнічым больш 400 экскаватараў. У 1932 годзе мы карысталіся, галоўным чынам, імпартнымі экскаватарами, а цяпер у нас велізарны парк экскаватараў айчынай вытворчасці.

Асноўныя сродкі накіраваны будаўнічых арганізацый складалі ў 1932 годзе 500 мільянаў рублёў, а к канцу 1937 года — 1.887 мільянаў рублёў, г. зн. узрасталі амаль у чатыры разы. Парк будаўнічых машын у часавым выражэнні павялічыўся за гэты-ж перыяд з 200 мільянаў рублёў да 1 мільярда рублёў, г. зн. у 5 раз.

Наўнасць такога вялікага парка механізмаў у будаўнічых арганізацый дазваляе нам зрабіць вялікі скачок уперад у справе механізацыі будаўніцтва.

Будаўнічыя арганізацыі Галоўбудаў 6, Наркамхіпрама і Наркамаша (цяпер раздзелены на 9 наркаматаў) у 1938 годзе дасягнулі механізацыі па ўкладцы бетона 56 проц., на земляных работах — 61 проц., на прыгатаўленні бетона — 93 проц. і на драбніцы шчыбіа — 99 проц.

Дасягненні, выніка, вынікі, але найбольш прадзімакі, найбольш наўдзячыны ў сваё запытыве чалавечай працы працаваць, асабліва земляныя работы, механізацыя неацэнавава. І прыбывае наркаматаў, якія ішчэ ўперадзе ў гэтых адносінах, а ў ішчыя наркаматах справа з механізацыяй земляных работ абстаць ішч горш. У гэты галіне ішчэ вялікае поле дзейнасці, у асаблівасці па ішчы комплекснай механізацыі. У нас часта бывае так, што адзін працее работы механізмаў, а другі прадаўжае ішчэ ручнымі спосабамі. Ішчэ, што ішчыя прапорцыі не атрымаць, ішчыя прамысловыя стасункі ў такіх умовах дасягнуць нельга, а асабліва механізмы часта прастаіваюць, бо рука машыны не дагоніць.

Маючы ўжо гатовы будаўнічы апарат трэстаў і маўляў у наркаматах, маючы гатовыя кадры, якія атрымаў буйны перамога на фронце будаўніцтва, маючы вялікі парк механізмаў і значныя асноўныя сродкі, мы маем усе неабходныя для ўтварэння Наркамата па будаўніцтву фабрык і заводаў умовы.



У прамысловых наркаматах вырастае за апошні год мянона будаўнічых арганізацый, маючы дастатковы вопыт і адпаведны кадры.

Годы 3—4 таму назад амаль уой будаўніцтва яляоца так званым гаспадарчым спосабам. Сянь гэтага спосабу закочваецца ў тым, што эксплаатацыя і будаўніцтва прадпрыемства ўзаамаваецца дырэктары дзевятага прадпрыемства.

Гаспадарчы спосаб будаўніцтва быў найбольш пераважаючым спосабам, і ў свой час ён як асноўны быў адкінут. Ішчэ 1936 годзе ЦК ВКП(б) і СНК СССР спецыяльна абмяркоўвалі гэта пытанне і ў іх рашэнні было адзначана, што ўмовай паліпашы будаўніцтва павінен быць пераход на парадны метал.

ЦК ВКП(б) і СНК СССР тады ўказалі: «Асновай унарадкавання будаўнічых работ і патанення будаўніцтва з'яўляецца пераход ад самаўжыцтва і партызанчых будаўнічых справе на ішчы буйнай будаўнічых індустрый. Для гэтага неабходна перайсці да выканання будаўнічых работ парадным спосабам, гэта значыць пастаянна дзейнічаючымі, уагалоўнымі ўзасай матэрыяльна-тэхнічнай базай (механізмамі, транспартам, абаротнымі сродкамі, жыллем фонкамі і т. л.) і пастаяннымі кадрамі будаўнікоў і абшарнаючымі ў сваёй работе на буйную прамысловую вытворчасць будаўнічых дзеталей, поўфабрыкатаў і канструкцый».

Пасля гэтага рашэння за апошні год найбольш вялікіх ўперад справа падраднага будаўніцтва, сталі адзіляць будаўніцтва ад эксплаатацый, стварэння ўпаўнаважана па будаўніцтву фабрык і заводаў, незалежна ад дырэктары адпаведных прадпрыемстваў і знаходзячыся з імі ў дагаворных адносінах, але падпарадкаваны аднаму і таму-ж наркамату.

У 1937 г. аб'ём падраднага будаўніцтва па Галоўбудах прамысловага наркаматаў выражаўся ў суме 2.250 мільянаў

### IV. Задачи Наркамата па будаўніцтву

Трэба, каб гэты наркамат, будучы створан, з часці выканаву наступныя рашэнні XVIII з'езда ВКП(б):

«З'езд звяртае увагу на неабходнасць рашучага ўнарадкавання ў практыку сфармаваны метадаў будаўніцтва, для чаго патрабуюцца развіццё будаўнічых індустрый, усававае ўмацаванне тэрытарыяльных будаўнічых арганізацый, ператварэнне будаўнічых індустрый з астаючай у пераважную галіну народнай гаспадары, з шырокім развіццём комплекснай механізацыі і прымяненнем стандартных будаўнічых дзеталей і канструкцый, пабудаванні неабходна для гэтага прадпрыемстваў».

Задачы вынікі. Наркамат патрабее імяна для таго, каб ажыццяўляць гэтыя задачы. Адною з галоўнейшых задач гэтага нар-

камата павінен быць талым прадукцыйнасці працы ў будаўніцтве.

За другую півгоддзі нам удалося падняць прадукцыйнасць працы будаўнічых рабочых на 83 проц. Звылітнічым, гэта такі вялікі скачок, што надалей так быстра падываць прадукцыйнасць працы нельга будзе. Але калі прыгледзецца да нашата будаўніцтва, як часам драна абыхоўвацца з механізмамі, якіх у нас многа, да прастой з-за імпартна-тэхнічнай арганізацыі працы, то вынік будзе многа рэзерваў. Вось чаму трэці півгоддзі план прадугадвае даць ішч 75 проц. росту прадукцыйнасці працы ў будаўнічых справе. Гэта ўпаўнаважана, бо парк механізмаў велізарны, недахопы ішчэ вялікі выніка. Ліквідацыя гэтых недахопаў дазволіць нам выкапаць і перавыканаць гэтыя заданні.

Адным з галоўных момантаў у работе наркамата павінен быць поўнае ўстраанне вышэйшай якасці ў часе будаўніцтва нашых фабрык і заводаў, калі паміж пачаткам і канцом будаўніцтва праходзіць больш года. Гэта падаражае будаўніцтва, замацавае матэрыяльныя сродкі.

Вось чаму нам трэба паскарэнне тэрмінаў будаўніцтва, прымяненне скарасных метадаў будаўніцтва, але не так, як робіць некаторыя будаўніцы (праўда, іх мала), — возмыць маленькі аб'ект, у арыгарычных умовах падрыхтаваць яго, у рекламна-паказным парадку правядуць «скарасное будаўніцтва», прыкладуць аэрапэдацыю ў газет, пракараваць, а будоўля другіх аб'ектаў ідзе чараванымі тэмпамі. (Смех).

Задача закочваецца ў тым, каб сапраўды сфармаваць металы будаўніцтва ўнараць ішч масавы метал будаўніцтва прамысловасці. Новы наркамат павінен і можа гэта зрабіць. На гэта ёсць заданне XVIII з'езда партыі, якое зусім неабходна ажыццявіць.

Наркамат можа вылучыць ішч адзін хворы бок будаўніцтва. Бываюць выпадкі, калі на адной будоўлі многа ляжыць пемента таму, што нехапае жалеза. У тым-жа горадзе на другой будоўлі ляжыць жалеза, а няма пемента, таму работа тэрмінава тэ і т. а. А варта толькі жалеза і пемента перакінучы з адной будоўлі на другую, як абстаць будоўлі пайшлі-б. Але, таму што гэта рэзія будоўлі, ронныя наркаматы, то матэрыялы замацававацца.

Гэта прыводзіць да амерчэння краіне неабходных матэрыялаў, замест таго, каб калі матэрыялаў мала, пакутаць іх старыястай і не даваць ім марна ляжаць. Некамплектавае ставажэнне матэрыяламі прыводзіць к таму, што ішч якасць больш, чым трэба.

Наркамат па будаўніцтву, лепш зможа гэта бачыць ліквідаваць. У яго будоўляў будзе многа, і ён зможа матэрыялы пераважыць або пераарасоваць наравы з адной будоўлі на другую. Там, дзе будоўля забяспечана рабочымі, ён можа лая матэрыялы, а там, дзе матэрыялаў многа, можа ўкамплектаваць рабочай сілай.

Нарэшце, ад таго, што на адной будоўлі ёсць залежы матэрыялаў і будоўля адна ад другой адравацца, будоўля, калі ў ёй няма жалеза таго нумара, які ёй патрабее, б'яра пабудыні нумар, а ад гэтага атрымавацца перарасход жалеза. Або, калі няма тагнага матэрыяла, пусле даражы матэрыялаў, калі няма вапны, расходу пемента, халі ў суода жазыць многа вапны і нехапае пемента. Асабліва перарасход матэрыялаў у той час, калі неабходна эканамія.

Арганізацыйным недахопам нашата апарата часта с'яраюць перарасход будаўнічых матэрыялаў і іх замацававанню, замест эканамнага сфармавання.

Стварэнне новага наркамата дапаможа нам замацававанне матэрыялаў асаці на ішчэ або да прайгата маўляў і наваці эканамія ў матэрыялах шляхам правільнага іх сфармавання.

Нарэшце, прастой ў будаўніцтве павіны зніжэнныя. Наркамат можа дэжы маўляваць. У нас рабочых нехапае, а будоўляў часам рабочыя прастаіваюць. Уся справа ў неарганізаванасці. Наркамат можа лепш арганізаваць работу і тым самым ліквідаваць гэтыя недахопы, каб будаўнічыя справа ішча жыць.

Самая галоўная, Наркамат па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў прастае справа вытворчасці дзеталей і канструкцый будаўніцтва, якое пакуць у нас у зародку. Ні адзін з прамысловых наркаматаў не ў стане быць наладзіць масавай вытворчасці дзеталей для ўсіх, а для сабе аднаго яму не трэба масавай вытворчасці. Гэты арганізацыйны дэфект трэба звышлітнічым вытворчасці дзеталей.

Ліквідуемы арганізацыйны дэфект па кіраўніцтву прамысловага будаўніцтва, згодна патрабавання нашай задачы, мы адкрылі дарогу для масавай фабрычнай вытворчасці дзеталей і канструкцый, якімі можа забяспечыць будаўнічы арганізацыі замест таго, каб на ішчэ кожны сабе рабіць усе дзеталі ў самаўжычым парадку.

Аб гэтым многа гаварылася, але мала выхадзіла, таму што не было такіх арганізацыйных рычагоў, якія павінны былі самі падрыхтаваць гэту задачу. Цяпер ёсць Наркамат будаўнічых матэрыялаў, ён павінен узняць за гэту справу, а Наркамат па будаўніцтву павінен яго падрыхтаваць уперад, каб раздупь па ўсю вытворчасць будаўнічых дзеталей і канструкцый. Гэта дазволіць паліпашы якасць будаўніцтва, паскорыць і патаіць яго.

Цяпер новы наркамат павінен арганізаваць барацьбу супроць злішчстваў у будаўнічых справе. У нас лобіць хвастань і нярака для таго, каб камусі пахваліцца, раскоўчыць вялікія грошы на архітэктурнае афармленне аб'ектаў, незалежна ад таго, дзе гэты аб'ект знаходзіцца — ці на пантэральнай вуліцы ў Маскве, ці дзе-небудзь у лесе, усе воўна хочунь блістунь. Гэта — барка-памяшчэннікі злішчстваў ў будаўніцтве, якія трэба выгнаць з нашай практыкі будаўніцтва прамысловасці.

Наркамат павінен змагацца ў будаўніцтве са злішчствамі і безаснаватнасцю. Ён павінен патаіць тасма праектную справу, якая тасмама, не г'ялячы на рад правільных рашэнняў СНК СССР, ішчэ не папраўлена па-сапраўднаму. Асабліва многа будоўць без праектаў і кантэраваў. Часам праекты гатовы тым, калі будаўніцтва пачаўшыся к канцу. Зразумела, у гэтым выпадку праект не можа мець уліку на будаўніцтва, ён можа з'яўляцца паследуючай капіталацый фактаў.

Трэба ліквідаваць тое, што мы з'яем гігантаўшчыні, якая асуджана партыяй і савенкай уладай, але ішчым яшчэ прадаўжаецца. Пабудавальце невялікія фабрыкі — гэта значыць пабудавальце кучэй, атрымаць прадукцыю кучэй і асабій вытворчасць кучэй. Суадносіны паміж буйнымі і дробнымі прадпрыемствамі такія, што ў нашай краіне буйных прадпрыемстваў больш, чым у любой краіне. У нас самыя буйныя прадпрыемствы, і ў нас вельмі мала сярэніх і дробных прадпрыемстваў. Наркамат павінен капамагчы ЦК ВКП(б) і СНК СССР у барацьбе з гігантаўшчыняй, ён павінен быць штурхачом у справе паліпашы праектнасці. Калі будоўць завод, хоп-бы невялікі, яму адраваць дзсяткі гектараў зямлі, каб двор быў вялікі, а яго трэба забяхваць,



### НОТА ПОЛЬШЧЫ ДАНЦЫГСКАМУ СЕНАТУ

ВАРШАВА, 31 мая. (ТАСС). Як паведамілася ўжо, 20 мая натоўп данцыгскіх фашыстаў са зброяй і гранатамі ўрываўся на дом польскіх мятных інспектараў у Клодаве (на граніцы Данцыга з Усходняй Прусіяй).

Генеральны камісар Польшчы ў Данцыгу Халанды Угора ўручыў прэзідэнту данцыгскага сената Грэйзеру ноту, у якой усё адказна за інцыдент у Клодаве ускладала на данцыгскіх ўладах. У ноте ўказваецца, што не гледзячы на пэўнае абавязанне ў адносінах да паліцэйскага апарату, уладны Данцыга не падтрымаў ніякіх крокаў для папярэджання злочынаў і забеспячэння паліцэйскай беспаспэчнасці і польскіх службачкоў на тэрыторыі польскага горада. Польшка ўрада гаворыцца ў ноте, не знаходзіць нічога змысловага ў дзеяннях польскіх мятных службачкоў і заўвага, што права адкавання адказных польскіх службачкоў у Данцыгу належыць польскаму ўраду. Урад Польшчы не можа дапусціць, каб сенат Данцыга мог фармуляваць патрабаванне ў адносінах польскіх службачкоў. Калі сенат гатоў падтрымаць што-небудзь для ўстранення напружанай абстаноўкі, генеральны камісар Польшчы гатоў прысутніць да сумеснага абмеркавання спрэчак і мерапрыемстваў, якія даць магчымасць вярнуць да нармальнай работы польскіх службачкоў на тэрыторыі Данцыга, а таксама ўраду іраваць адносіны паміж гэтымі службачкоў і данцыгскімі ўладамі.

### НОВЫ ЗАКОНАПРАЕКТ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 30 мая. (ТАСС). Як паведаміла «Газета польска», совет міністраў прыняў 22 мая праект дэкрэта, які дапаўняе закон ад 30 сакавіка 1939 года (аб усеагульнай вайсковай павіннасці ў Польшчы). Новы законпраект прадугледжвае распісанне ў часе вайны праваў камандуючага арміяй і ўзнаўлення арміі ў вайсковым узале ў справе арганізацыі вайсковых паставак. Законпраект прадугледжвае таксама, што на тэрыторыі вайсковых дэпартаў камандуючы арміяй можа пакінуць за сабой права выканання ўсіх функцый розных міністэрстваў.

Законпраект устанаўляе больш строгія правыя рэгістрацыі і ўчыты асоб, належачых абавязкам. Фамілія сувояна пакарэнні за невыкананне загадаў па вайсковым паставак і за парушэнне правы ўчыты і рэгістрацыі.

### Ваенныя дзеянні ў Кітаі

**У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ**  
У правінцы Хубэй кітайскія войскі пачалі наступленне на японскія пазіцыі ў Аньцзю на ўсходнім беразе ракі Хань. Горад акупіраваны кітайскімі войскамі.

У правінцы Аньхуэй кітайскія партызанскія рэгіяны напалі на японскія гарнізоны, размешчаны ў ваколіцах Лунчжоу. Партызанскія спалілі японскія казармы, захапілі многа боепрыпасоў і выбілі японскі гарнізон з горада.

У сувязі з праходам японскага плана акупіравання кітайскіх раёнаў у паўночнай частцы правінцы Хубэй камандуючы японскімі сіламі ў гэтай правінцы ўбачыў неабходнасць перадаць вайсковым міністрам у Токію аб прызначэнні да адказнасці камандуючых арміяй і левымі бланкамі за невыкананне імі плана праяўлення аператываў, зацверджанага вайсковым міністэрствам.

Газета «Шэньбао» паведаміла, што 27 мая ў правінцы Цзянсу, недалёка ад Янчжоу, супроць японцаў пачалася так званая армія «ўміратварэння». Паміж паўстанцаў і японскімі атрадамі адбыўся бой. Загінула многа японцаў. З палігонам японскіх напалмаваншчэ паўстанне было падаўлена.

**У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ**  
У паўночнай частцы правінцы Шаньсі японскія войскі з 13 мая пачалі наступленне на кітайскія пазіцыі ў раёне Утай. Пасля пачатковага жорсткага бою, японцы, страціўшы больш тысяч чалавек забітых і раненых, адыйлі на зыходныя пазіцыі. Кітайскія войскі захапілі тры гарматы, 40 кулямётаў, 300 вінтовак, 150 коней, два грузавікі і многа боепрыпасоў.

### Японцы затрымалі англійскі параход

ЛОНДАН, 30 мая. (ТАСС). Шанхайскі карэспандэнт газеты «Таймс» паведаміла, што японскі ваенны карабель затрымаў для ўзброенага правінцы Фучжыянь ішоа азін англійскі параход. Японцы зрабілі на параходзе вобшы і на працягу 5 гадзін не давалі яму магчымасці прадаўжаць плаванне.

Значным нехатомам у правядзенні іспытаў з'яўляецца тое, што ў многіх школах не арганізаваны бюджеты, закрыты бібліятэкі, адсутнічае культасавая работа. Дырэктары і настаўнікі школ навішчы стварылі найлепшыя ўмовы для вучняў, каб яны на іспытах не хваляваліся, не думалі спешыць, глыбока абдумвалі кожнае пытанне і давалі выстойлівы адказы.

### ІСПЫТЫ У ШКОЛЕ

#### ЗАКОНЧЫЦЬ ІСПЫТЫ НА „ВЫДАТНА“

Ход іспытаў у школах Быхаўскага раёна паказвае, што асноўная частка школ у гэтым годзе працавала лепш, чым у мінулым.

Быхаўская школа № 3 (дырэктар тав. Аўдзееў) з пачатку вучэбнага года аставала, але да іспытаў прышла з добрымі вынікамі. На пісьмовай беларускай мове ў 4 «А» класе, дзе настаўніцай працуе В. П. Шпак, з 37 вучняў 14 атрымалі «выдатна», 19 — «добра» і 4 — «пасрэдна». На пісьмовай беларускай мове ў 5 «А» і 5 «Б» класах толькі два вучні атрымалі адзнаку «добра».

Не горшыя паказальнікі і ў сярэдняй школе № 2 (дырэктар Ігнацьеў). У 4 класе, за выключэннем аднаго вучня, які нядаўна пераехаў у гэтую школу, усё найлепшае паступіла па рускай мове на «добра» і «выдатна». У 9 класе, які трымае пераходны чырымонны сцяг, па выніках па рускай мове ні адзін не атрымаў адзнаку «занада». Работы напісаны чыста і прыгожа. Уваўнена і зместова адказвалі вучні 6 класа на беларускай мове. Вучні гэтага класа вытрымалі іспыты ў большасці на «выдатна».

Разам з тым, два тыдні ішоўцаў выявілі і недахопы школ. У асобных школах заўважана значная частка неспаспэчнасці вучняў. Да такіх шкоў трэба аднесці макарэўскую, глухую і іншы.

Значным недахопам у правядзенні іспытаў з'яўляецца тое, што ў многіх школах не арганізаваны бюджеты, закрыты бібліятэкі, адсутнічае культасавая работа. Дырэктары і настаўнікі школ навішчы стварылі найлепшыя ўмовы для вучняў, каб яны на іспытах не хваляваліся, не думалі спешыць, глыбока абдумвалі кожнае пытанне і давалі выстойлівы адказы.

Л. ЧАРНОВА.


### ПАСКОРЫЦЬ РАЗДАЧУ АБЛІГАЦЫЙ ПАЗЫК „ТРЭЦЬЯ ПЯЦГОДКА“

17 чэрвеня г.г. у горадзе Сталіно будзе праходзіць першы тэрмаў пазыкі «Трэцяй пяцігодкі» (выпуск першага года). Зараз праходзіць раздача аблігацый пазыкатрымацям. На разе працягваюцца «ММ», Маскавін, Другая ТЭЦ, завод імені Молатава, арцель «Новы шлях» і іншыя. У гэты момант ужо закончана гэта работа. Кожны пазыкатрымацель атрымаў тут на-руку свае аблігацыі.

Аднак правядзення праверкі раздаты аблігацый на калектывах горада Менска паказала, што не ўсе кіраўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў, не ўсе калектывы зразумелі важнасць гэтай справы. На заводзе імені Варашылава не раздзелена яшчэ на 11 тысяч рублёў аблігацый, на швейнай фабрыцы імені Бураўскай — на 6.400 рублёў, на заводзе імені Маслякова — на 8.285 руб., у Тэатры оперы і балета — на 24.125 рублёў.

Вялікая роля ў спецасавой раздаты аблігацый належыць галоўнаму бухгалтэру прадпрыемства, або ўстаноў. Нядаўна Дзяржаўны банк звязу ў агульну суму 16 перададзены аблігацый на 2.750 рублёў. У прыкладным акце галоўны бухгалтэры Дзяржаўскага тав. Міхайлаў і старшыня камітэта ўказвалі, што 36 чалавек, якіх належыць гэты аблігацы, пераключыць на ішоўцаў. Пры праверцы на месцы аказалася, што многія жывуць у тым-жа доме Дзяржаўскага, дзе працуе тав. Міхайлаў, 5 чалавек яшчэ нават працуюць у Дзяржаўска, але часова на тым або іншых прычынах адсутнічаюць. Больш фармальныя і бюракратычныя адносіны да гэтай перададзены справы пугаць не трэба.

О. Ф. СУХАНОВА.



НА ПАРЛЕСІ. Дом Советоў у горадзе Мінску. Фото І. М. Аўрупава. (Фотакроніка БЕЛТА).

### ДАЙЦЕ СТАКАН ВАДЫ!

Уважце сабе, што ў адзін гарачы дзень наведвальніку або жывячым мескіх рабочых пасляў захацецца піць.

Ваны вочы шукаюць кіска. Прайшоўшы некалькі кварталаў, нарэшце, знаходзіце яго. Вось ён, жадааны бланкіты прыгажун. Вам кажа і не трэба папсці ў доўгай чарзе: калі кіска ні адной душы.

— Калі жэска, стакаў газіраванай вады!

— Вады? — здымаюцца прадаўшчыцы, апраўтаны ў запісканы белы халат. — Мы яшчэ не атрымалі таку ў гэтым годзе.

— Папрабуйце халоднейшае сітро.

— І сітро ў нас няма.

— Ну... тады чаю-небудзь іпага аавяжамка, — не ўнімаюцца пакупнік.

— Ёсць толькі журавіны напітак.

Вы спыніліся на журавіным напітку. Цёмныя, салены на смак, выскос. Адразку знімае настрой. Зрабўшы некалькі глыткоў, а адпачыну стаячы на прылавку стакаў. Паравейшамаў шыкаюць ў галочы.

І брыдка пакупнік па вучыні, вагітай чэрвеньскім сонцам...

Чытач напэўна запытаецца, хто ў Менску займаецца арганізацыяй галоўна прадаўшчыцкіх напіткаў. Ёсць гэтака арганізацыя — «Меншарка». Кіруюць ёй тт. Кошкі і Розман. Скажам адкрыта: кіруюць дрэнна, вельмі дрэнна.

Гэта арганізацыя мае 300 гандлёвых пунктаў па продажы прадаўшчыцкіх напіткаў. Ліча ўнушальна. Але справа ў тым, што значная большасць пунктаў знаходзіцца ў пачыны горада, дакладна кажучы, па Савецкай і Ленінскай вуліцах. Кіраўніцтва «Меншарка» вельмі многа гарыць аб арганізацыі галоўна прадаўшчыцкіх напіткаў, але да гэтага рашэння не ідзе.

У буднішніх рабочих пасілках («Комуніст» і «Ушпінскі») да гэтага часу не адкрыты кіска прадаўшчыцкіх напіткаў. У Групаўскай пасілка, дзе жыве каля 10.000 чал. насельніцтва, ёсць толькі

кі адзін ларок, які працуе з перабоямі. Не лепш арганізаван гандаль і на іншых ўскраінах.

З-за безадказнасці кіраўнікоў «Меншарка» ў гэтым годзе сарвана забеспячэнне большасці гандлёвых пунктаў (асабліва тых, што знаходзіцца на ўскраінах) газіраванай вады. Для вытворчасці патрэбнай колькасці вады ў гэтым сезоне неабходна не менш 15 тон вуглекіслага газа і 30 тон сернай кіслаты. Наўмына на сёння запас гэтых хімікатаў дастатковы не больш чым на 2—3 тыдні.

У выніку безадказнасці адносіны да падбору гандлёвых кадраў у сістэме «Меншарка» былі прынціта абман пакупнікоў. Недаліў піва, сіроў і газіраваную ваду стала звычайным з'явішчам.

Надаўна пры правядзення праверкі было выяўлена, што загалчына ларка № 101 Пенцук сістэматычна не дазваляе ў кожны бакал 38—40 куб. снт. піва. Тое-ж самае вытўлена ў ларках № 81 (заг. Пёўнер), № 82 (заг. Рубін), у магазіне № 2 і інш.

Між тым кіраўнік «Меншарка» прымырліся з такім становішчам, не выдўчы ніякай барацьбы з абманчыкамі советскага снажыўна. Дастаткова сказаць, што ні адзін з вышэйзгаданых намі работнікаў магазінаў не прыгнугі да адказнасці. Усе яны спакойна працягваюць працаваць. Ёсць выпадкі і прамога пакараўчальнасця жулікам. У магазіне № 8, напрыклад, дзе сістэматычна абманвалі пакупнік, прадаўца загалчыкам нейкі Чарно. Калі аб гэтым даведаўся дырэктар «Меншарка» Кошкі, ён адрываў рашуць разгавары. Хутка з'явіўся загад аб пераходзе Чарно... на работу галоўнага рэвізора гэтага сістэмы. Не пажала сабе ўважыць пану яго «зрабіць».

Ці не пера Меншаркаўчаўцаў і гарэжскаму адрыва галоўна больш стурэна здыцца работай «Меншарка»?

Ан. ВЯЛОГІН, А. ЛЕАНІДАУ.

### ВЫДАТНЫ КАЛЕНТЫЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

Ансамбль песні і пляскі Хойніцкай МТС — адзін з лепшых калектываў калгаснай самадзейнасці БССР. Ён карыстаецца вялікай папулярнасцю і за межамі нашай рэспублікі. У асцяў калектыва ўваходзіць больш 40 рабочых МТС, калгаснікаў, аграмошаў. Сярод іх — стаханавец калгаса імені Валініна, 66-гадовай Малявіна Лобан, выканаўца народных песень — прыбярэжчыцкі МТС Ангеліна Жэўна, аграмоша Найзенаў і інш. Кірую ансамблем сакратар партарганізацыі МТС, унагароджаны грамадзянскай Праўдзюма Вярхоўнага Совета БССР тав. Я. Явінш.

У сучасны момант ансамбль узмоцнена рытуецца па выступленні на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Падобран рэпертуар. Развучваюцца беларускія народныя песні «Ой, пасею агурочка» і інш., рэпертуару танны «Лявоніха», «Юрачка», «Вядрыль».

Ансамбль песні і пляскі Хойніцкай МТС праводзіць вялікую работу па культурнаму абслугоўванню калгасоў раёна. Ім дана ўжо 14 калпартуў у сельскагаспадарчых арцелях «Чырвоная зорка», «Чырвоны лес», «Комунар» і т. д. За лета будзе абслужана 30 калгасоў.

### ПАДРЫХОТКА ДА ПРЫЗЫВА У РСЧА

Калектыву рабочих і інтэлігенцыі параўвозна дапо ст. Менск паслава ў гэтым годзе ў Чырвоную Армію 37 маладых партыёў свай радзімы. Іны стануць на баявую варту добра падрыхтаванымі.

Будучыя байцы Чырвонай Арміі з'яўляюцца перадавікам на вытворчасці. Напрыклад, прыгнугішк Марозаў Нікалай — член камсомольскага папароза «СВ-206-72» — дабіўся азнаміць палва за май месяц 2.200 кілаграмаў, асучынаці міжазноваго рамонту. Спэцыяльна ў яго імя. Парозаў Марозава ўтрымываюцца ў выдатным паратку. Авадываючы тэхнічнай стаханавца-кравяноўскага вадзюжына павозоў, Марозаў адначасова вадучае ваенную справу, каб прысці ў Чырвоную Армію добра падрыхтаваным байцом. Ён мае 4 абаронныя значкі, у тым ліку значок паратуніста.

Прыгнугішк Ефромаў, Зубеў, Дятлюсціні таксама старанна рыхтуюцца да гня прызыва. Іны малаць па 3 абаронныя значкі.

Зусім мала ўваў ўважляюць прыгнугішк партыйна і камсомольска арганізацыі. Работай з прыгнугішк на-сур'яламу нішто не займаюцца. Камсомольскі камітэт наменіў правесці сход прыгнугішк, але невадома, па якіх прычынах ён сарваўся. Асавалямаўскага арганізацыя ў галіне падрыхтоўкі прыгнугішк таксама нічога не зрабіла.

В. АБРАМОВІЧ.

### ВЫТВОРЧАСЦЬ ЭЛЕКТРАУСТАНОВАЧНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

Соўнарком БССР абавязаў Наркамат мясцовай прамысловасці зааочыцца да 1 верасня пачаць абсталяванне пірафілітавага заводу ў Менску. У гэтым-жа годзе завод павінен наладзіць вытворчасць і выпусці з пірафіліта электраўстановачых матэрыялаў — шпінсельных рэзакат, уталак, варонак, палачных рэзакат, выключачных і т. д.

Адначасова Наркамату лёгка прамаўца, вэсці прапанавана арганізаваць на адным з шпінсельных рэспублікі вытворчасць некаторых відуў электратэхнічнай апаратуры з пілка.

Соўнарком абавязаў таксама Белкапрамсовет выпусціць у гэтым годзе 5.000 электратраноў.

### ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК ЧЛЕНАЎ ПРАМЫСЛАВОЙ КААПЕРАЦЫІ БССР

8.470 членаў прамысловых арцеляў БССР будучы абслугоўваны злёгта мясцовай дамамі адпачынку. 588 членаў агульнай маюць публічны і санаторыі Прыма, Каўказ, УССР. У піонерскія лагеры і на дачы будучы вывезены да 2000 дзяцей членаў арцеляў. У дамах адпачынку сістэмы прамысловай кааператывы — у Малева, Гомелі і Ратаніна — арганізаваны спецыяльныя дзіцячы палкі. На ўсе гэтыя мерапрыемствы асапавана каля 2,5 мільёна рублёў.

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзін вечара, у памяшканні партурсы (аудыторыя Б1) абудуецца лекцыя на тему «Дзяржаўны і гаспадарчы матэрыялізм». Лектар т. Праў.

Вітэты ў Сталінскіх РБ КЦ(6)В.

2 чэрвеня, у 8 гадзін раніцы, у вядлім зале Дома партыі іна абудуецца лекцыя для сакратароў партыйных і камсомольскіх арганізацыяў дырэктароў прадпрыемстваў і ўстаноў, старшын фабзавмастоў Сталінскага раёна на тему «Варыябна на стварэнне Сопіаля-Ленінскай работнай партыі ў Расіі (1883—1901 гг.)». Лекцыя І. Я. Лектар т. Савені.

В. а. адзнама рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Гасптрал Дзяржаўнага Рускага тэатра музыкальнай канцэрт БССР (Паміны Дзярж. Яўрэіск. тэатра 2 чэрвеня)

«СВАДБА В МАЛІНОВКЕ» Пачатак у 8 г. веч. Билеты ў касе тэатра з 1—2 і з 5 г. веч.

Кіноаатар «ПАРЫЖСКАЯ КОМУНА» (Путзіна, 64).

ЧАПЛАЭ

Кіноаатар «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА»

СЭННЯ І ШТОДЗЕННА

НОВЫ ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ

ВОГНЕННЫЯ ГОДЫ

1 чэрвеня НА ЛЕТНЯЙ АСТРАДЗЕ

ГАСПТРАЛ ЛЕНІНГРАДСКАГА ІНАНОЧАГА ВАКАЛЬНАГА АНСАМБЛЯ

У СВАТАВЕ: Агафонавы Г. А., Агафонавы Н. А., Агафонавы Т. А., Ляшчэва Е. П., Матуе З. П., Зінюшэва А. П.

У СУПРАВІДЖЭННІ СІМФАНІЧНАГА АРКЕСТРА Кіноаатра «Чырвоная зорка» пад кіраўніцтвам Н. КНАУСА.

У рэпертуары творы советскіх кампазітараў: асод. дзеянна мастацтваў ардынаўска І. О. Дунаўскага, ардынаўска Д. Пакраса, ардынаўска І. Дзяржынскага, Канфарансе ЗІН. ЖАДОРЫН.

ІНММ БССР

Беларускі політэхнічны інстытут аб'яўляе НАБОР СТУДЭНТАЎ

НА 1939/40 ВУЧЭБНЫ ГОД НА НАСТУПНЫХ ФАКУЛЬТЭТАХ:

торф-механічны, гідр-мэханічны, хіміка-тэхналагічны, механічны, будаўнічы.

Інстытут рыхтуе інжынераў ваступных спецыяльнасцяў: 1. Гарны інжынер па механіцы рэспаратыва, торфяных механізацыяў; 2. Інжынер-гідратэхнік; 3. Інжынер-хімік-тэхналог асіпнавай спецыяльнасці; 4. Інжынер-хімік-тэхналог абраўнавай спецыяльнасці; 5. Інжынер-механік; 6. Інжынер-будавальнік па трызмасаву і грамадзянскаму будаўніцтву; 7. Інжынер-будавальнік па ашліпенню, цементнаму і цементаваму будаўніцтву.

Уступныя экзамены з 1 жніўня г.г. Маюцца атэстат выдатніка прымаюцца без экзаменаў. Студэнты забеспячаныя спецыяльнымі, ааодна ішоўчымі правы. Іншыя абавязаны забеспячаныя ішоўчым.

ДЗЯРЖЫЦЬРК (Парк Ім. Горькага, тэл. 22-725).

СЭННЯ

ВІЛЬКАЕ ЦЫРКАВОЕ ПРАДАТА-ЛЕННЕ ў 2-х аддзяленнях.

Удзельнічае Фед туня.

Пачатак у 9 г. вечара.

Каса адкрыта з 12—3 і з 5 г. веч.

Кіноаатар «Родіна»

ШНОФ САЛДАТ з ФРОНТА

Кіноаатар «ІНТЭРНА-ЦЫЯНАЛЬ»

ЗАНЕЗУР

Данчычы

Кіноаатар «ВАЛІНЫ ДНІ»

1. Журнал Маскоўскай студыі кіноаопіні №44 і 45.

2. Журнал «Правда» №5.

3. Журнал «Советское искусство» №4.

ВЕЛДЗЯРЖАТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЭТА

1 чэрвеня Абанемэнт № 64.

БАХЧЫСАРАВСКІ ФАНТАН

Пачатак у 8 г. веч.

ДЗЯРЖАВАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (Паміны Іван Дзяржынскага)

1 чэрвеня — 2 чэрвеня — абанемэнт № 67

КАНЦЭРТ

ЛЕНІНГРАДСКАЯ ДЗЯРЖАВАЯ АКАДЕМІЧНАЯ КАПЕЛЛА

Мастэра ішоўцаў і ішоўцаў тры-хор-засад. арт. рэспублікі А. В. СВІШЧЫКА.

Пачатак у 9 г. веч. Билеты ў касе тэатра з 3 да 9 г. веч. і ў на-савіце сапінска (гор. Ленінскай і Савенскай) з 8 да 11 г. веч.

Кіноаатар «Родіна»

ШНОФ САЛДАТ з ФРОНТА

Кіноаатар «ІНТЭРНА-ЦЫЯНАЛЬ»

ЗАНЕЗУР

Данчычы

Кіноаатар «ВАЛІНЫ ДНІ»